



СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

# ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка»

# ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сборник научных статей

Минск 2015

УДК 373.2

ББК 74.1

Д717

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ

**Р е д к о л л е г и я :**

кандидат исторических наук, доцент, декан факультета дошкольного образования БГПУ А. Н. Касперович;

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и дошкольной педагогики БГПУ Т. В. Поздеева;

кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и детской психологии БГПУ О. В. Леганькова;

кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и дошкольной педагогики БГПУ И. Г. Добрицкая;

кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и детской психологии БГПУ Л. В. Финькович

**Р е ц е н з е н т ы :**

доктор педагогических наук, профессор Н. С. Старжинская;

доктор педагогических наук, профессор Л. Д. Глазырина

Под общей редакцией А. Н. Касперовича

Д717 **Дошкольное образование: история и современность : сб. науч. ст. /**  
Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : А. Н. Касперович [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Касперовича. – Минск : БГПУ, 2015. – 300 с.

ISBN 978-985-541-246-6.

В сборнике актуализируются вопросы исторического и теоретико-методологического развития дошкольного образования. Рассматриваются перспективные и приоритетные направления совершенствования дошкольного образования в современном мире, психологическое здоровье ребенка и взрослого в контексте психологической безопасности образовательной среды, а также проблемы подготовки педагогов, психологов и родителей к поддерживающей и сопровождающей деятельности.

Адресуется профессорско-преподавательскому составу, научным работникам, аспирантам, магистрам, студентам и всем интересующимся проблемами дошкольного образования.

УДК 373.2  
ББК 74.1

ISBN 978-985-541-246-6

© БГПУ, 2015

# **САЦЫЯЛЬНАЯ СІТУАЦЫЯ ПСІХІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ АСОБЫ Ў ПЕРАХОДНЫ ПЕРЫЯД АД ДАШКОЛЬНАГА ДА МАЛОДШАГА ШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ**

**A. A. Амялькоў, БДПУ, г. Мінск |**

У сучаснай педагогічнай псіхалогіі існуе шмат тэарэтычных падыходаў да псіхічнага развіцця асобы ў дзіцячым узросце. У аснове кожнага тэарэтычнага падыходу ляжаць метадалагічныя прынцыпы, якія дазваляюць распрацаваць крытэрыі псіхічнага развіцця асобы, вызначыць рухаочыя сілы і механізмы, а таксама ўмовы развіцця. У кожным падыходзе (псіхааналітычным, кагнітыўным, гуманістычным і інш.) ёсць свае перавагі і свае

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ібы, аб якіх весьці дыскусію, як гэта часта рабілася ў айчынных даследаваннях мінулых гадоў, дарэмная праца. Можна выказаць думку аб тым, што супярэчнасцей паміж асноўнымі навуковымі палажэннямі розных тэарытычных падыходаў у змесце псіхічнага развіцця асобы ў дзяцінстве няма, а ўсе цяжкасці цэласнага ўспрымання псіхічнага развіцця атрумоўлены рознымі метадалагічнымі прынцыпамі тэорый, недастатковай эмпірычнай і тэарытычнай распрацоўкай асобных навуковых палажэнняў, а таксама асобасных амбіцій прадстаўнікоў псіхалагічных навуковых напрамкаў.

На наш погляд, Л. С. Выгоцкі зрабіў першыя крокі да больш глыбокага разумення праблемы псіхічнага развіцця ў дзяцінстве. Ён не пакінуў для нас завершанай тэорыі псіхічнага развіцця, праста не паспеў, не хапіла яго жыцця для вырашэння гэтай праблемы. Але тое, што больш за 80 гадоў пасля смерці Л. С. Выгоцкага яго ідеі выкарыстоўваюцца ў розных тэарытычных падыходах (кагнітыўным, гуманістычным, айчынным і іншых кірунках сучаснай псіхалогіі) сведчыць аб новым для свайго часу, больш глыбокім разуменіім праблемы.

Л. С. Выгоцкі зняў адну вялікую перашкоду для тэорыі і практыкі вывучэння псіхічнага развіцця – штучнае супрацьпастаўленне асяроддзя і спадчыннасці ў развіцці дзіцяці. У айчыннай псіхалогіі і ў іншых кірунках псіхалогіі асяроддзе разглядаецца як штосьці зневінне ў адносінах да дзіцяці, часцей за ўсё як зневінне ўмовы развіцця, і атаясамліваецца са зневінімі ўмовамі існавання высокаарганізаваных жывёлін. Сапраўды ж, зневінне ўмовы працуецца на развіццё толькі ў тым выпадку, калі яны ўспрымаюцца, усведамляюцца і перажываюцца асобай, або, па Л. С. Выгоцкім, акружуючае асяроддзе ўваходзіць у структуру сацыяльной сітуацыі развіцця.

Сам Леў Сямёновіч прама не адмаўляў вядучую ролю біялагічных умоў (спадчыннасці і прыроджаннасці) у псіхічным развіцці асобы ў дзіцячым узросце, але ўвядзеннем паніцця сацыяльной сітуацыі развіцця, паказаў, што біялагічныя ўмовы толькі тады актыўна ўздзейнічаюць на развіццё асобы, калі яны ўключаны ў адносіны дзіцяці з акружуючым асяроддзем, у тым ліку і сацыяльным.

Сучаснае разуменне сацыяльной сітуацыі развіцця ў педагогічнай псіхалогіі цалкам گрунтуецца на палажэннях Л. С. Выгоцкага і разглядаецца як сукупнасць зневінных і ўнутраных умоў развіцця, якая ўтварае сістэму адносін асобы да сябе, іншых людзей, акружайчай рэчаіннасці і выражайцца ў перажываннях асобы. Па Л. С. Выгоцкім, адзінкай сацыяльной сітуацыі развіцця з'яўляецца перажыванне асобай сваіх адносін з акружайчым асяроддзем.

Навуковец адзначае, што ў кожны ўзроставы перыяд складаецца спецыфічная сацыяльная сітуацыя развіцця. Але ўзнікае пытанне, ці не можна выдзеліць эмпірычна спецыфічныя перажыванні, якія не могуць паўтарыцца, адпавядаць толькі пэўнаму ўзроставому крызісу, якія можна назваць сацыяльной сітуацыяй развіцця асобы ў пераходны перыяд. Каб адказаць на гэта пытанне, намі зроблена спроба вывучыць дынаміку перажывання адных і тых дзяцей на працягу трох гадоў: з дашкольнага да малодшага школьнага ўзросту. Даследаванні праводзіліся студэнтамі педагогічнага ўніверсітэта і выкарыстоўваліся імі пры напісанні курсавых і дыпломных прац. Затым вынікі даследаванняў намі абагульняліся і аналізуваліся. У даследаванні прымала ўдзел звыш 230 вучняў, але

сістэматычны аналіз удалося зрабіць на 50 навучэнцаў. Даследаванне праводзілася з дапамогай тэставых заданняў з малюнкамі, праектыўных тэстаў, дыягнастычных гутарак і назіранняў.

Аналіз атрыманых эмпірычных матэрыялаў сведчыць аб тым, што ў дынаміцы сітуацыйных перажыванняў даследуемых дзяцей пры пераходзе ад аднаго ўзроставага перыяду да другога адзначаюцца пэўныя тэндэнцыі. Галоўнай з іх з'яўляецца намер да акцэнтуацыі перажыванняў у пераходны перыяд на тыя, якія звязаны з задавальненнем узнікаючых узроставых патрэбнасцей. Адрозненні ў статыстычным размеркаванні перажыванняў дзяцей па розных крытэрыях у пераходныя перыяды і стабільныя ўзроставыя перыяды адзначаюцца на статыстычным узроўні.

Асабліва вызначаюцца адрозненні перажыванняў дзяцей па крытэрыю накіраванасці (накіраванасць на сябе, накіраванасць на сваіх равеснікаў, накіраванасць на бацькоў і дарослых, накіраванасць на сваю дзейнасць) у перыяд пераходу дзяцей ад дашкольнага да малодшага школьнага ўзросту.

Другой тэндэнцыяй дынамікі перажыванняў у пераходны перыяд з'яўляецца іх канцэнтрацыя. Гэта тэндэнцыя харектарызуеца ўзмацненнем перажыванняў, павеліченнем афектыўнасці зносін і паводзін дзяцей у пераходны перыяд, у паразітні са стабільнымі перыядамі. Колькасны аналіз эмпірычных даных, якія атрыманы ў даследаванні, паведомляе гэту тэндэнцыю. У ім адзначалася значнае ўзрастанне перажыванняў дзетак, звязаных з узнікненнем узроставай патрэбнасці ў новых эмоцыях і ведах.

У выніку даследавання была заўважана на колькасным ўзроўні тэндэнцыя зняцца супяречнасцей у адносінах да супрацьлеглага полу ў пераходныя перыяды, у паразітні з перыядамі стабільнымі. У пераходны перыяд у дзяцей знікала мноства супяречнасцей паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі, у паразітні з наяўнасцю іх у стабільным дашкольным узросце.

Адзначаныя тэндэнцыі колькасной дынамікі перажыванняў і вынікі якаснага аналізу дынамікі перажыванняў асобных дзяцей дазваляюць сцвярджаць аб неабходнасці ўвядзення паняцця сацыяльнай сітуацыі псіхічнага развіцця асобы ў пераходны перыяд. Гэты крок дазваляе па-новаму разглядаць і вывучаць развіццё асобы дзіцяці ў пераходныя перыяды.